

цынай сістэмы з'яўляецца фарміраванне культурна-маўленчай къ петэнцыі, выхаванне высокаадукаванай, білінгвістычна падрыхтавай асобы, якая ў першую чаргу на належным узроўні будзе валодаць роднай мовай і яе літаратурнымі нормамі.

А.Б. Гурновіч
Мінск (Беларусь)

РАЗВІЦЦЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ. ПРАЦЭСЫ МОЎНАЙ ІНТЭРФЕРЭНЦЫІ

Як вядома, праблемы білінгвізму або двухмоўя (папераменнага карыстання дзвюма мовамі) і звязанай з імі інтэрферэнцыі (узаемаўплыву і ўзаемапранікнення моўных элементаў у выніку контактаўвання моў) знаходзяцца ў цэнтры ўвагі вучоных. Яны адлюстраваны ў працах І. Вайнрахта, Э. Эйхлера, В.Ю. Розенцвейга, У.А. Арцёмава, А.М. Лявонцьеўва, Я.М. Верашчагіна, Л.У. Шчэрбы, М.Ф. Рыльскага і іншых лінгвістаў.

Білінгвізм — складаная, шматбаковая з'ява, разглядаецца вучоны-мі ў некалькіх аспектах: сацыялінгвістычным, психалагічным, педагогічным.

У беларускім мовазнаўстве адзначаным праблемам прысвечаны працы А.Я. Міхневіча, А.Я. Супруна, Г.П. Кліменкі, П.П. Шубы, А.І. Падлужнага, Б.А. Плотнікова, Л.Ц. Выгоннай, М.І. Канюшкевіч, А.А. Лукашанца, А.А. Гіруцкага і іншых.

Беларускімі вучонымі білінгвізм разглядаецца як гістарычная з'ява (існаванне двухмоўя і нават шматмоўя ў перыяды Вялікага княства Літоўскага, у 17—18 стст., у 19 ст., што адлюстравана, напрыклад, у працах А.І. Жураўскага, Л.М. Шакуна) і як з'ява сучаснасці.

Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі вызначаецца пераважна як беларуска-рускас дзяржава двухмоўе. Значная частка насельніцтва Беларусі карыстаецца рускай і беларускай мовамі, існуюць і значныя катэгорыі людзей, якія практична выкарыстоўваюць толькі адну якую-небудзь мову. Аднак паняцце білінгвізму ўлічвае не толькі актыўнае, але і пасіўнае валоданне мовай, г.зн. усірманне на ёй пэўнай інфармацыі, таму можна прызнаць, што ўсё насельніцтва Беларусі з'яўляецца ў той ці іншай ступені двухмоўным.

Згодна з дадзенымі апошняга перапісу, 1999, звыш 70 % насельніцтва рэспублікі прызнала беларускую мову роднай, а каля 40 % жыхароў Беларусі карыстаюцца ёй рэгулярна ў сваіх надзённых справах.

Праблемы білінгвізму, інтэрферэнцыі вельмі важныя і актуальныя для нашай краіны. Грамадства імкнецца да сіметрычнага білінгвізму, пры якім кожны чалавек мог бы без памылак і без цяжкасцей ужываць адну або другую мову ў залежнасці ад сітуацыі маўлення.

Блізкароднаснасць беларускай і рускай моў абумоўлівае магчы-
масць адносна лёгкага пасіўнага валодання другой мовай. Аднак пера-
ход да прадуцыравання тэкстаў на другой мове, надзвычай блізкай,
патрабуе вялікай увагі і трывалых ведаў. У адваротным выпадку цяж-
ка пазбегнуць інтэрферэнцыйных памылак.

Беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя ахоплівае раз-
ныя кампаненты мовы: фанетыку, акцэнтуацыю, лексіку, граматыку,
сінтаксіс.

Напрыклад:

- [р'ад] замест [рад], [гор' ка] замест [горка], [ð'эт'i] замест дзеци;
- адзіннацаццаць, чаты́рнацаццаць замест адзінáццаць, чаты́рнáц-
цаць;
- араць замест крычаць;
- залатая медаль, высокая насып, пісаць чарніламі замест зала-
ты медаль, высокі насып, пісаць чарнілам;
- ісці міма [акон]— замест ісці паўз вокны, [радам] з вагонам зам-
ест побач вагона, марачы [атыскат'] замест з мараю знайсці і г.д.

Інтэрферэнцыйныя памылкі ўзнікаюць у тых выпадках, калі нека-
торая з'ява другой мовы засвоена недастаткова цвёрда або ў чымсьці па-
добная да з'явы першай мовы, але не тоесная з ёю.

Веданне прычын узнікнення інтэрферэнцыі дазваляе правесці ад-
паведную работу пры навучанні другой мове.

Асноўная эфектыўная прафілактыка інтэрферэнцыі — цвёрдае за-
сваенне матэрыялу і выпрацоўка навыкаў аўтаномнага прадуцыраван-
ня тэкстаў на абедзвюх мовах, што мае мэтай забяспечыць у навучэнцаў
адсутнасць сумнення ў правільнасці засвоенага. У такім выпадку тэк-
сты, якія ствараюцца на кожнай з моў, будуць не толькі правільнымі,
але прыгожымі і эфектыўнымі.

Больш падрабязна інтэрферэнцыйныя памылкі, метады і прыёмы
іх прафілактыкі ў студэнтаў будуць разгледжаны ў дакладзе.

I.P. Сімкіна
Магілёў (Беларусь)

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В г. МОГИЛЕВЕ

Вопросы национально-языковой жизни в г. Могилеве являются на-
иболее актуальными и сложными. Это связано прежде всего с положе-
нием белорусского языка, его ролью в разных сферах языковых отно-
шений, с перспективами развития общественных функций белорусско-
го языка, с повышением его престижа.

Для анализа языковой ситуации в г. Могилеве на современном эта-
пе использовалось социолингвистическое анкетирование представите-